



ПАРТЫНАЕ БУДАЎНІЦТВА

ДА КАНЦА ВЫТРУШЦЬ АПАРТУНІСТЫЧНУЮ І НАЦДЭМАЎСКУЮ ПРАКТЫКУ З ДЗЯРЖПЛАНА З БОЛЬШЭВІЦКАЙ НАСТОЉІВАСЦЮ ЗМАГАЦА ЗА ПОУНАЕ ПЕРАТВАРЭННЕ У ЖЫЦЦЕ ВЫВАДАЎ КАМІСІІ ПІА ЧЫСТЦЫ ПРАЦАВАЦЬ ПА-БОЛЬШЭВІЦКУ! ВЫКРЫТА НАЦДЭМАЎСКАЕ АХВОСЦЕ

Прайшло ўжо налі два месяцы як скончылася чыстка ўдзяржплана. З групы свеціх ячэйкі пераходзіць чыстка чыстка ўскрывае ў гэтай ячэйцы і апартаментам, і пераарганізацыі, і прытуленне класавы пільнасці, прыбывае да антырэвалюцыйнага контр-рэвалюцыйнага шпіёнскага элемента. Дзелаваючы работнікі ячэйкі памяншаюць дэкларацыйны напіс і алімпіюшыя.

Чыстка зрабіла вялізарную ўспрыску ў апарце Дзяржплана і ўскладала партыіну ячэйку. Урокі чысткі Дзяржплана лічыцца на момант многім ячэйкам і камуністам, што класавая пільнасць асабліва патрабуе шпёр, калі класавы вераг дзейнічае цытай сапой, мануецца і прыводзіцца.

У сучасны момант праходзіць чыстку раду совецкіх ячэйкі (Наркамсвѣты, Наркамзема, Бельнапсабсѣты, Наркамфин і г. д.). У меншарыі з гэтых ячэйкі ў першы дні чысткі не было спраўдзенай большэвіцкай самакрыты

кі, былі спробы змазаць асобныя недахопы і памылкі (Наркамсвѣты, Бельнапсабсѣты). Мы дружным сьвія магарылі аб тым, што пачынала чыстка ячэйкі Дзяржплана для таго, каб лічыцца раз напаміны аб палітычных уроках чысткі гэтай ячэйкі.

Ячэйка Дзяржплана ўжо сё-тое зрабіла для ажыццяўлення вывадаў камісіі па чыстцы. Але ў пераходзе работы няма лічы большэвіцкай расшучасці і настольнасці, лічы агульваецца некаторы халадок у рабоце, слабасць тэмпы і актыўнасці. Насеа бора ячэйкі Дзяржплана павінна добра падумаць над вывадамі чысткі, падумаць над тымі адназначнымі задачкамі, якія на яе ўскладалі. ЗАМАЦАВАНАЕ БЫННАУ ЧЫСТКІ—ВОСЬ АСНОУНАЕ І ГАЛОУНАЕ, ШТО ПАВІННА ЛЕГЧЫ У АСНОУ УСЕЯ РАБОТЫ ЯЧЭЙКІ. І не толькі ячэйкі Дзяржплана. Вывады камісіі па чыстцы—гэта праграма работы, ініцыятыва кіраўца ў сваёй дзейнасці

рабоче ўсе ячэйкі, праходзіўшы чыстка. НЕ ДЭКЛАРАЦЫЯМІ, А ПРАКТЫЧНА І ДЗЕЛАВІ РАБОТАЙ ТРЭБА ЗАМАЦАВАЦЬ БЫННІ ЧЫСТКІ. З дня ў дзень граба правараць, што зроблена па вывадах, што трэба зрабіць, як выпраціць недахопы, як прадуціць асобныя камуністы, як іны падарываюцца і г. д.

Чыстка партыі—гэта выгуленне большэвіцкай самакрытыкі нашай партыі, не звязанае на асобы. Самакрытыка—гэта адна з неадлучных асаблівасці большэвіцкага стыля работы. Самакрытыка, лічы разгарнулася на чыстцы, не павінна астыраць пасля чысткі, а павінна лічы больш і лічы шырай разгарнуцца, па іныя працягвае ўсю работу.

Тыя вялізарныя зрухі, якія робіць чыстка, павінны змацавацца з большэвіцкай ўспрыскаю, павінны змацавацца пры антыўнай рабоце ўсіх камуністаў, камсольцаў і беспартыйных актывістаў.

Чыстка партыінай ячэйкі Дзяржплана навоцна паказала, што, калі раўнаважыцца палітычнай базарукацыі кіраўніцтва і партыінай ячэйкі, рад аднавоіных узастаў соцыялістычнага плаванатна знаходзіцца ў руках чужых людзей, якія праводзілі і апартуністычную, а часта і контр-рэвалюцыйную нацдэмаўскую палітыку. Два важнейшыя сектары Дзяржплана—сельска-гаспадарчы і сѣктар культуры—знаходзіліся ў руках клясавых ворагаў.

Кіраўнікі Дзяржплана і пасабныя партыінай займаюцца казаннем вялікіх лібералаў, вышасіі дэкарацыяналістыкі рэвалюцыі, а за іх сьвіной арудаву класавы вораг. Большэвіцкая самакрытыка змянілася пуста-слоўем. Бора ячэйкі працягала гідкі лібералізм да ўсіх гэтых фактаў.

Сьвят характарыстыка некаторых «партыінай» Дзяржплана, вышасііх камісіі па чыстцы, а партыі.

Бондар. Аб яго дзейнасці ўжо до-сць пісалася ў «Знадар». Бондар член партыі з 1927 г. Ён болы вучыўся, чым працаваў. З 1918 па 1924 г.—у Менскі сельска-гаспадарчым інстытуце. У 1926 г. ужо скончыў Горакскую акадэмію. Потым быў аспірантам навукова-даследчага ін-стытута сельскай і лясной гаспадаркі. Дзяржплана аспіранты былі замандэраваны ў Маскву акадэмію, якую скончыў у 1929 г.

З 1929 г. пачаў працаваць у Наркамземе, а з 1931 г.—у Дзяржплана. Здавалася, Бондар, як спецыяліст партыі, павінен быў у першую чаргу выступаць супраць практыкі прыгонішчы, якая праводзілася ў галіне сельскай гаспадаркі. Але Бондар сам праводзіў правапартыіцкую практыку ў галіне плаванатна сельскай гаспадаркі, штанаўшы шод літцы, нацдэмаўскі ўстаноўкі, якія праводзіліся былі кіраўніцтвам Наркамзема (Прышчыпаў, Маскоў).

Сельска-гаспадарчы сѣктар, на часе зьмоста стаў Бондар, у сваёй рабоце прытрымліваўся буржуазнай метада-логіі плаванатна, прычым на сходах па чыстцы партыі Бондар нават і па-клучыў ўгрунтаваць «своры» аб не-магчымасці плаванатна сельскай гас-падаркі.

Замест канкрэтнага плана з пера-лічэннем канкрэтных мерапрыемстваў—план па сельскай гаспадарцы пра-стаўляў набор сярпінкі паказальні-каў, ці на чым грунтуваўся. Бон-дар сарваў на адну ветаў з Маск-вы «нацдэмаўскі» план ужо ўста-нуў.

У прэсавых выданнях па другой вышод-цы Бондар праводзіў куцкія ўста-ноўкі. «У чыстцы азімага ліна мы павінны ў новай літцы праваці знаваа скарачынае яго аб'ём—да 1 мільёна га.»—гаварыў Бондар. Шкодыцкая ўстаноўка была таксама дана ў галіне плаванатна жывабла-дучы. Бондар так ўгрунтаваў гэта: «Шкодыцкі мы механічна ўсе пра-сваі паводзілі гаспадаркі, мы абавя-заны таксама па ўсе 100 проц. ме-ханізаваць жываблагодучы і павіны на азімага зніжына конкаста па-лажы—на 21-25 проц. у 1937 г.»

У якасці павінаў-аказанця па дзяржпланаў і прадаваў Васілеўскі. На працягу 6 год (у 1927 г.) Васі-леўскі—кадэцкі партыі. У партыі-ным жыцці быў зусім пасіўны і апал-тычны. Будучы старшынёй штафа-маршэтка, работу праводзіў. Васілеў-скі мае вышасіі асѣты. Вучыўся з 1921 па 1930 г. Скончыў Горак-скую сельска-гаспадарчую акадэмію. І вось Васілеўскі—спецыяліст-зоотэх-нік. У Дзяржплана ён праводзіў шод ніцкую палітыку і штанаўшы шод-ніцкі, панікаван паказальнікі ў развіцці жываблагодучы.

Васілеўскі як у сваёй рабоце, так і ў праграмах (ён таксама быў і вы-кладац) кроць каласікі і выкідаю-чы разам з помскам.

Адны з рэвалюцыйных участкаў на-дзяржпланаў БельДРЭС да аснѣна-зімовага махасіа з'яўляюцца капітальныя ра-боты абсталявання і ў першую чар-гу КАЦЬЛЬНАГА АДЗЭЛЕННЯ СТАН-ЦЫІ. З'яўляюцца ўрадавыя заданнія гэта работа павінна быць скончына да 1-га кастрычніка з тым, каб станцыя на-сва істнага часу працавала а напру-жы не менш 13-14 тыс. квт.

Між тым, ужо заручыўся работ-нік БельДРЭС—т. т. Загальскі, Ра-дзінскі, Канарскі і іны. — раз-дзяляюць закончыць рамонт на ра-дзельніцкай апарце. Гэтыя тэмніцыя «свалікі» ўжо знаходзіліся панерад-жан на 4-м кастрычніка.

Маза таго, што кады на рамонт былі паставлены з вялікім спавя-дэннем да 40 дзён. Самы рамонт пра-ведзена іўна паводарыванымі тэм-нікамі. Рамонт кацла № 1 павінен бы-ць скончына з тымі разлікам, каб на-чыць рамонт кацла № 2 не пазней 18-га верасня. Між тым азімага за-павінаўся рамонтнае іго.

Тлумачыцца гэта тым, што к'рз' чысткі БельДРЭС несавабодна забя-спечыла рамонт кацла № 1 даважы-мі азімамі тэмнікамі, абсталяван-нем (дымасосы), рабочай сілаю. Ра-бочай сілаю на станцыі пачаў пена-коўдзі толькі ў саўні разгар работ, і то пасля таго, як у готу справу ўключылася ўрадавая камі-сія. Апрага таго, кіраўніцтва БельДРЭС чэста ўспрымае дэкарацыяналісты ў ра-боты рамонтных брыгад. Людзі чэста не-радываліся з адной работы на другую.

Рамонт кацла № 1, як і кады, ні-мае на даважы кіраўніцтва Бель-

Дзяржплана і пасабныя партыінай займаюцца казаннем вялікіх лібералаў, вышасіі дэкарацыяналістыкі рэвалюцыі, а за іх сьвіной арудаву класавы вораг. Большэвіцкая самакрытыка змянілася пуста-слоўем. Бора ячэйкі працягала гідкі лібералізм да ўсіх гэтых фактаў.

Сьвят характарыстыка некаторых «партыінай» Дзяржплана, вышасііх камісіі па чыстцы, а партыі.

Бондар. Аб яго дзейнасці ўжо до-сць пісалася ў «Знадар». Бондар член партыі з 1927 г. Ён болы вучыўся, чым працаваў. З 1918 па 1924 г.—у Менскі сельска-гаспадарчым інстытуце. У 1926 г. ужо скончыў Горакскую акадэмію. Потым быў аспірантам навукова-даследчага ін-стытута сельскай і лясной гаспадаркі. Дзяржплана аспіранты былі замандэраваны ў Маскву акадэмію, якую скончыў у 1929 г.

З 1929 г. пачаў працаваць у Наркамземе, а з 1931 г.—у Дзяржплана. Здавалася, Бондар, як спецыяліст партыі, павінен быў у першую чаргу выступаць супраць практыкі прыгонішчы, якая праводзілася ў галіне сельскай гаспадаркі. Але Бондар сам праводзіў правапартыіцкую практыку ў галіне плаванатна сельскай гаспадаркі, штанаўшы шод літцы, нацдэмаўскі ўстаноўкі, якія праводзіліся былі кіраўніцтвам Наркамзема (Прышчыпаў, Маскоў).

Сельска-гаспадарчы сѣктар, на часе зьмоста стаў Бондар, у сваёй рабоце прытрымліваўся буржуазнай метада-логіі плаванатна, прычым на сходах па чыстцы партыі Бондар нават і па-клучыў ўгрунтаваць «своры» аб не-магчымасці плаванатна сельскай гас-падаркі.

Замест канкрэтнага плана з пера-лічэннем канкрэтных мерапрыемстваў—план па сельскай гаспадарцы пра-стаўляў набор сярпінкі паказальні-каў, ці на чым грунтуваўся. Бон-дар сарваў на адну ветаў з Маск-вы «нацдэмаўскі» план ужо ўста-нуў.

У прэсавых выданнях па другой вышод-цы Бондар праводзіў куцкія ўста-ноўкі. «У чыстцы азімага ліна мы павінны ў новай літцы праваці знаваа скарачынае яго аб'ём—да 1 мільёна га.»—гаварыў Бондар. Шкодыцкая ўстаноўка была таксама дана ў галіне плаванатна жывабла-дучы. Бондар так ўгрунтаваў гэта: «Шкодыцкі мы механічна ўсе пра-сваі паводзілі гаспадаркі, мы абавя-заны таксама па ўсе 100 проц. ме-ханізаваць жываблагодучы і павіны на азімага зніжына конкаста па-лажы—на 21-25 проц. у 1937 г.»

У якасці павінаў-аказанця па дзяржпланаў і прадаваў Васілеўскі. На працягу 6 год (у 1927 г.) Васі-леўскі—кадэцкі партыі. У партыі-ным жыцці быў зусім пасіўны і апал-тычны. Будучы старшынёй штафа-маршэтка, работу праводзіў. Васілеў-скі мае вышасіі асѣты. Вучыўся з 1921 па 1930 г. Скончыў Горак-скую сельска-гаспадарчую акадэмію. І вось Васілеўскі—спецыяліст-зоотэх-нік. У Дзяржплана ён праводзіў шод ніцкую палітыку і штанаўшы шод-ніцкі, панікаван паказальнікі ў развіцці жываблагодучы.

Васілеўскі як у сваёй рабоце, так і ў праграмах (ён таксама быў і вы-кладац) кроць каласікі і выкідаю-чы разам з помскам.

Адны з рэвалюцыйных участкаў на-дзяржпланаў БельДРЭС да аснѣна-зімовага махасіа з'яўляюцца капітальныя ра-боты абсталявання і ў першую чар-гу КАЦЬЛЬНАГА АДЗЭЛЕННЯ СТАН-ЦЫІ. З'яўляюцца ўрадавыя заданнія гэта работа павінна быць скончына да 1-га кастрычніка з тым, каб станцыя на-сва істнага часу працавала а напру-жы не менш 13-14 тыс. квт.

Між тым, ужо заручыўся работ-нік БельДРЭС—т. т. Загальскі, Ра-дзінскі, Канарскі і іны. — раз-дзяляюць закончыць рамонт на ра-дзельніцкай апарце. Гэтыя тэмніцыя «свалікі» ўжо знаходзіліся панерад-жан на 4-м кастрычніка.

Маза таго, што кады на рамонт былі паставлены з вялікім спавя-дэннем да 40 дзён. Самы рамонт пра-ведзена іўна паводарыванымі тэм-нікамі. Рамонт кацла № 1 павінен бы-ць скончына з тымі разлікам, каб на-чыць рамонт кацла № 2 не пазней 18-га верасня. Між тым азімага за-павінаўся рамонтнае іго.

Тлумачыцца гэта тым, што к'рз' чысткі БельДРЭС несавабодна забя-спечыла рамонт кацла № 1 даважы-мі азімамі тэмнікамі, абсталяван-нем (дымасосы), рабочай сілаю. Ра-бочай сілаю на станцыі пачаў пена-коўдзі толькі ў саўні разгар работ, і то пасля таго, як у готу справу ўключылася ўрадавая камі-сія. Апрага таго, кіраўніцтва БельДРЭС чэста ўспрымае дэкарацыяналісты ў ра-боты рамонтных брыгад. Людзі чэста не-радываліся з адной работы на другую.

Рамонт кацла № 1, як і кады, ні-мае на даважы кіраўніцтва Бель-

Дзяржплана і пасабныя партыінай займаюцца казаннем вялікіх лібералаў, вышасіі дэкарацыяналістыкі рэвалюцыі, а за іх сьвіной арудаву класавы вораг. Большэвіцкая самакрытыка змянілася пуста-слоўем. Бора ячэйкі працягала гідкі лібералізм да ўсіх гэтых фактаў.

Сьвят характарыстыка некаторых «партыінай» Дзяржплана, вышасііх камісіі па чыстцы, а партыі.

Бондар. Аб яго дзейнасці ўжо до-сць пісалася ў «Знадар». Бондар член партыі з 1927 г. Ён болы вучыўся, чым працаваў. З 1918 па 1924 г.—у Менскі сельска-гаспадарчым інстытуце. У 1926 г. ужо скончыў Горакскую акадэмію. Потым быў аспірантам навукова-даследчага ін-стытута сельскай і лясной гаспадаркі. Дзяржплана аспіранты былі замандэраваны ў Маскву акадэмію, якую скончыў у 1929 г.

З 1929 г. пачаў працаваць у Наркамземе, а з 1931 г.—у Дзяржплана. Здавалася, Бондар, як спецыяліст партыі, павінен быў у першую чаргу выступаць супраць практыкі прыгонішчы, якая праводзілася ў галіне сельскай гаспадаркі. Але Бондар сам праводзіў правапартыіцкую практыку ў галіне плаванатна сельскай гаспадаркі, штанаўшы шод літцы, нацдэмаўскі ўстаноўкі, якія праводзіліся былі кіраўніцтвам Наркамзема (Прышчыпаў, Маскоў).

Сельска-гаспадарчы сѣктар, на часе зьмоста стаў Бондар, у сваёй рабоце прытрымліваўся буржуазнай метада-логіі плаванатна, прычым на сходах па чыстцы партыі Бондар нават і па-клучыў ўгрунтаваць «своры» аб не-магчымасці плаванатна сельскай гас-падаркі.

Замест канкрэтнага плана з пера-лічэннем канкрэтных мерапрыемстваў—план па сельскай гаспадарцы пра-стаўляў набор сярпінкі паказальні-каў, ці на чым грунтуваўся. Бон-дар сарваў на адну ветаў з Маск-вы «нацдэмаўскі» план ужо ўста-нуў.

У прэсавых выданнях па другой вышод-цы Бондар праводзіў куцкія ўста-ноўкі. «У чыстцы азімага ліна мы павінны ў новай літцы праваці знаваа скарачынае яго аб'ём—да 1 мільёна га.»—гаварыў Бондар. Шкодыцкая ўстаноўка была таксама дана ў галіне плаванатна жывабла-дучы. Бондар так ўгрунтаваў гэта: «Шкодыцкі мы механічна ўсе пра-сваі паводзілі гаспадаркі, мы абавя-заны таксама па ўсе 100 проц. ме-ханізаваць жываблагодучы і павіны на азімага зніжына конкаста па-лажы—на 21-25 проц. у 1937 г.»

У якасці павінаў-аказанця па дзяржпланаў і прадаваў Васілеўскі. На працягу 6 год (у 1927 г.) Васі-леўскі—кадэцкі партыі. У партыі-ным жыцці быў зусім пасіўны і апал-тычны. Будучы старшынёй штафа-маршэтка, работу праводзіў. Васілеў-скі мае вышасіі асѣты. Вучыўся з 1921 па 1930 г. Скончыў Горак-скую сельска-гаспадарчую акадэмію. І вось Васілеўскі—спецыяліст-зоотэх-нік. У Дзяржплана ён праводзіў шод ніцкую палітыку і штанаўшы шод-ніцкі, панікаван паказальнікі ў развіцці жываблагодучы.

Васілеўскі як у сваёй рабоце, так і ў праграмах (ён таксама быў і вы-кладац) кроць каласікі і выкідаю-чы разам з помскам.

Адны з рэвалюцыйных участкаў на-дзяржпланаў БельДРЭС да аснѣна-зімовага махасіа з'яўляюцца капітальныя ра-боты абсталявання і ў першую чар-гу КАЦЬЛЬНАГА АДЗЭЛЕННЯ СТАН-ЦЫІ. З'яўляюцца ўрадавыя заданнія гэта работа павінна быць скончына да 1-га кастрычніка з тым, каб станцыя на-сва істнага часу працавала а напру-жы не менш 13-14 тыс. квт.

Між тым, ужо заручыўся работ-нік БельДРЭС—т. т. Загальскі, Ра-дзінскі, Канарскі і іны. — раз-дзяляюць закончыць рамонт на ра-дзельніцкай апарце. Гэтыя тэмніцыя «свалікі» ўжо знаходзіліся панерад-жан на 4-м кастрычніка.

Маза таго, што кады на рамонт былі паставлены з вялікім спавя-дэннем да 40 дзён. Самы рамонт пра-ведзена іўна паводарыванымі тэм-нікамі. Рамонт кацла № 1 павінен бы-ць скончына з тымі разлікам, каб на-чыць рамонт кацла № 2 не пазней 18-га верасня. Між тым азімага за-павінаўся рамонтнае іго.

Тлумачыцца гэта тым, што к'рз' чысткі БельДРЭС несавабодна забя-спечыла рамонт кацла № 1 даважы-мі азімамі тэмнікамі, абсталяван-нем (дымасосы), рабочай сілаю. Ра-бочай сілаю на станцыі пачаў пена-коўдзі толькі ў саўні разгар работ, і то пасля таго, як у готу справу ўключылася ўрадавая камі-сія. Апрага таго, кіраўніцтва БельДРЭС чэста ўспрымае дэкарацыяналісты ў ра-боты рамонтных брыгад. Людзі чэста не-радываліся з адной работы на другую.

Рамонт кацла № 1, як і кады, ні-мае на даважы кіраўніцтва Бель-

Дзяржплана і пасабныя партыінай займаюцца казаннем вялікіх лібералаў, вышасіі дэкарацыяналістыкі рэвалюцыі, а за іх сьвіной арудаву класавы вораг. Большэвіцкая самакрытыка змянілася пуста-слоўем. Бора ячэйкі працягала гідкі лібералізм да ўсіх гэтых фактаў.

Сьвят характарыстыка некаторых «партыінай» Дзяржплана, вышасііх камісіі па чыстцы, а партыі.

Бондар. Аб яго дзейнасці ўжо до-сць пісалася ў «Знадар». Бондар член партыі з 1927 г. Ён болы вучыўся, чым працаваў. З 1918 па 1924 г.—у Менскі сельска-гаспадарчым інстытуце. У 1926 г. ужо скончыў Горакскую акадэмію. Потым быў аспірантам навукова-даследчага ін-стытута сельскай і лясной гаспадаркі. Дзяржплана аспіранты былі замандэраваны ў Маскву акадэмію, якую скончыў у 1929 г.

З 1929 г. пачаў працаваць у Наркамземе, а з 1931 г.—у Дзяржплана. Здавалася, Бондар, як спецыяліст партыі, павінен быў у першую чаргу выступаць супраць практыкі прыгонішчы, якая праводзілася ў галіне сельскай гаспадаркі. Але Бондар сам праводзіў правапартыіцкую практыку ў галіне плаванатна сельскай гаспадаркі, штанаўшы шод літцы, нацдэмаўскі ўстаноўкі, якія праводзіліся былі кіраўніцтвам Наркамзема (Прышчыпаў, Маскоў).

Сельска-гаспадарчы сѣктар, на часе зьмоста стаў Бондар, у сваёй рабоце прытрымліваўся буржуазнай метада-логіі плаванатна, прычым на сходах па чыстцы партыі Бондар нават і па-клучыў ўгрунтаваць «своры» аб не-магчымасці плаванатна сельскай гас-падаркі.

Замест канкрэтнага плана з пера-лічэннем канкрэтных мерапрыемстваў—план па сельскай гаспадарцы пра-стаўляў набор сярпінкі паказальні-каў, ці на чым грунтуваўся. Бон-дар сарваў на адну ветаў з Маск-вы «нацдэмаўскі» план ужо ўста-нуў.

У прэсавых выданнях па другой вышод-цы Бондар праводзіў куцкія ўста-ноўкі. «У чыстцы азімага ліна мы павінны ў новай літцы праваці знаваа скарачынае яго аб'ём—да 1 мільёна га.»—гаварыў Бондар. Шкодыцкая ўстаноўка была таксама дана ў галіне плаванатна жывабла-дучы. Бондар так ўгрунтаваў гэта: «Шкодыцкі мы механічна ўсе пра-сваі паводзілі гаспадаркі, мы абавя-заны таксама па ўсе 100 проц. ме-ханізаваць жываблагодучы і павіны на азімага зніжына конкаста па-лажы—на 21-25 проц. у 1937 г.»

У якасці павінаў-аказанця па дзяржпланаў і прадаваў Васілеўскі. На працягу 6 год (у 1927 г.) Васі-леўскі—кадэцкі партыі. У партыі-ным жыцці быў зусім пасіўны і апал-тычны. Будучы старшынёй штафа-маршэтка, работу праводзіў. Васілеў-скі мае вышасіі асѣты. Вучыўся з 1921 па 1930 г. Скончыў Горак-скую сельска-гаспадарчую акадэмію. І вось Васілеўскі—спецыяліст-зоотэх-нік. У Дзяржплана ён праводзіў шод ніцкую палітыку і штанаўшы шод-ніцкі, панікаван паказальнікі ў развіцці жываблагодучы.

Васілеўскі як у сваёй рабоце, так і ў праграмах (ён таксама быў і вы-кладац) кроць каласікі і выкідаю-чы разам з помскам.

Адны з рэвалюцыйных участкаў на-дзяржпланаў БельДРЭС да аснѣна-зімовага махасіа з'яўляюцца капітальныя ра-боты абсталявання і ў першую чар-гу КАЦЬЛЬНАГА АДЗЭЛЕННЯ СТАН-ЦЫІ. З'яўляюцца ўрадавыя заданнія гэта работа павінна быць скончына да 1-га кастрычніка з тым, каб станцыя на-сва істнага часу працавала а напру-жы не менш 13-14 тыс. квт.

Між тым, ужо заручыўся работ-нік БельДРЭС—т. т. Загальскі, Ра-дзінскі, Канарскі і іны. — раз-дзяляюць закончыць рамонт на ра-дзельніцкай апарце. Гэтыя тэмніцыя «свалікі» ўжо знаходзіліся панерад-жан на 4-м кастрычніка.

Маза таго, што кады на рамонт былі паставлены з вялікім спавя-дэннем да 40 дзён. Самы рамонт пра-ведзена іўна паводарыванымі тэм-нікамі. Рамонт кацла № 1 павінен бы-ць скончына з тымі разлікам, каб на-чыць рамонт кацла № 2 не пазней 18-га верасня. Між тым азімага за-павінаўся рамонтнае іго.

Тлумачыцца гэта тым, што к'рз' чысткі БельДРЭС несавабодна забя-спечыла рамонт кацла № 1 даважы-мі азімамі тэмнікамі, абсталяван-нем (дымасосы), рабочай сілаю. Ра-бочай сілаю на станцыі пачаў пена-коўдзі толькі ў саўні разгар работ, і то пасля таго, як у готу справу ўключылася ўрадавая камі-сія. Апрага таго, кіраўніцтва БельДРЭС чэста ўспрымае дэкарацыяналісты ў ра-боты рамонтных брыгад. Людзі чэста не-радываліся з адной работы на другую.

Рамонт кацла № 1, як і кады, ні-мае на даважы кіраўніцтва Бель-

Дзяржплана і пасабныя партыінай займаюцца казаннем вялікіх лібералаў, вышасіі дэкарацыяналістыкі рэвалюцыі, а за іх сьвіной арудаву класавы вораг. Большэвіцкая самакрытыка змянілася пуста-слоўем. Бора ячэйкі працягала гідкі лібералізм да ўсіх гэтых фактаў.

Сьвят характарыстыка некаторых «партыінай» Дзяржплана, вышасііх камісіі па чыстцы, а партыі.

Бондар. Аб яго дзейнасці ўжо до-сць пісалася ў «Знадар». Бондар член партыі з 1927 г. Ён болы вучыўся, чым працаваў. З 1918 па 1924 г.—у Менскі сельска-гаспадарчым інстытуце. У 1926 г. ужо скончыў Горакскую акадэмію. Потым быў аспірантам навукова-даследчага ін-стытута сельскай і лясной гаспадаркі. Дзяржплана аспіранты былі замандэраваны ў Маскву акадэмію, якую скончыў у 1929 г.

З 1929 г. пачаў працаваць у Наркамземе, а з 1931 г.—у Дзяржплана. Здавалася, Бондар, як спецыяліст партыі, павінен быў у першую чаргу выступаць супраць практыкі прыгоні

